

## Жураўліная паэзія

*Гледзячы на нашае беларускае літаратурнае жыцьцё-быцьцё, зноў узынікае няпрошанае парадунанье яго з “песьняй-жальбай”. Такія ў пе-раважнай большасці складаюцца і друкуюцца тэксты беларускага прыгожага пісьменства – праз стагоддзе пасля “плачаў” Купалы й Коласа. У песьнях тых – новыя матывы тугі й самоты, змроку й восені. Узынікае ўражаныне, што нашая сучасная паэзія робіць развязітальны круг над абсягамі сваёй роднамоўнай (?) Айчыны, зьбіраючыся ў вырай (перакладны, эмігранцкі, калабаранцкі, падземны).*

*“Квітніе” наўкол ура-тэлевізійная інфармацыя, уручаюцца “духоўна-адраджэнцкія” прэміі, жыць з кожным месяцам становіцца “весялей” і “стабільней”, а яна – упартая-незадаволеная нацыянальная літаратура – ня хоча ні сцяляець, ні ўсхваляець, ні “базарыцца”. Яничэ адзін развязітальны круг – і ўзыніеща ў падхмарныя высі...*

*“Жураўліная пара”... “На флеіце самоты”... “Развязітаныне”... Назвы кніг, паэм, вершаў, назывы-стогны, – як крыкі развязітальнага жураўлінага кліну...*

*Гэтыя стогны у нас песьняй завеца...*

### СПОВЕДЗЬ САМОТНІКА

Гадулька В. Голас.

Мн., РВУ “Література и искусство”,  
2004.

Гэта сімвалічна-тужлівая кніга – ад першай тытульной старонкі з “искусственno” расійскай назвай дзяржаўна-беларускага выдавецтва-холдынга да апошній, дзе ў рэдакцыінай анатацыі пазначана: “Выданне разлічанае на неабыякавых і абазнаных прыхільнікаў айчыннага краснага пісьменства”. Так, у такой краіне беларускамоўная кніга – толькі для неабыякавых абазнаных прыхільнікаў...



Гартаць кнігу вершаў Васіля Гадулькі “Голас” – як хадзіць па могілках. Яе склалі і падрыхтавалі да друку сяб-

ры і калегі невядомага берасьцейскага паэта. Яны ж знайшлі і фундатара выдання (таксама, дарэчы, пісьменьніка, уладальніка фірмы “БЕЛПІГ”). Яны ж напісалі да кнігі кранальныя і шчымлівия ўступныя прадмовы-эсэ: Васіль Сахарчук, Мікола Купрэй, Але́сь Ка́ско, Леанід Галубовіч. Двух першых ужо таксама няма на гэтым съвеце! Перад творамі Васіля Гадулькі зъмешчаная паэма ягонага сябра і цёзкі Васіля Сахарчука “Споведзь самотніка”, у містыфікатарскім пралогу да якой у рукапісе гаварылася: “...Вершы напісаны па матывах жыцця рэальнаага чалавека. Гэта своеасаблівы працяг маёй паэмы “Развітанне”, прысвежанай паэту Васілю Гадульку, які заўчасна пайшоў з жыцця”. Незадоўга да свайго самагубства паэт Васіль Сахарчук выкасаваў падкрэсленныя радкі. “Споведзь самотніка” ператваралася ў споведзь самотнікаў: разъвіталіся з жыццём ды съветам і лірыйчны герой твора, і прататып, і аўтар...

“Гадулька Васіль Уладзіміравіч нарадзіўся ў 1946 годзе ў вёсцы Федзькаўчы Жабінкаўскага раёна ў беднай сялянскай сям’і. Пасля заканчэння сярэдняй школы паступіў у Дзяржаўны педагогічны інстытут замежных моў... Рыхтаваў зборнік вершаў і баек, але надрукаваць яго не паспей: зімой 1992 года, у страшэннай галечы і без сродкаў для існавання, незразуметы, расчараваны і пакінуты ўсімі трагічна памёр і пахаваны на могілках в. Федзькаўчы Жабінкаўскага раёна”.

Працытаваныя радкі – ня вытрымка з літаратурнай энцыклапедіі ці артыкула літаратуразнаўца-дасьледчыка. Іх аўтар – сам паэт Васіль Гадулька. Адна няпраўда тут – толькі апошні год жыцця: ён памёр у 1993-м...

З выдадзенага “Выбранага” Васіля Гадулькі найперш запамінаецца і ўражвае паэта гарманічная повязь са съветам яўным і ўяўным ды па-сялянску разважнае разуменне непраходнай мяжы паміж імі. З прачула-фальклорным паралізмам яно выказана ў адным з першых вершаў кнігі:

...І, хоць кожуць, што цвітуць увесну  
нават карчаваных дрэў камлі, –  
я ў сваіх нашчадках не ўваскрэсну:  
кожны з нас – апошні на Зямлі.

Здараеца, цвіце і выкарчаванае...  
Толькі – не дае насеньня...

І вясна з летам – такія кароткія, што  
не хапае часу надыхацца дзённай кве-  
ценню ды начной слодыччу. І жыцьцё  
– чорна-бела-чорнае: нач-дзень-ноч. І  
дні – кароткія:

Чаўном з-за лесу сонца выплывала,  
ахутана ранішній імглой.  
З нябёсаў коўдру зорных сноў зрывала,  
сірала з сэрцаў ценъ санлівых мрой.

Дзень скончыўся, і згасла за гарой –  
пайшло туды, дзе ўчора начавала.  
ноч напаўзла, як норная навала,  
ды небакрай гарыць яшчэ зарой...

(“Санет I”)

У паэтавым жыцці па традыцыі ўсё  
сонечнае звязанае з кахраннем. Аднак  
кахранне, на жаль, стала толькі “свет-  
лым сном”:

Кахранне – гэта светлы сон душы,  
які калісьці мне ў начной цішы  
надоўга вобраз твой навеяў мілы.

Я знаю: сон той скончыўся даўно,  
І ўжо мне ранак стукае ў акно,  
А я прачнуцца ўсё не маю сілы.

(“Санет II”)


Бо на яве, паслья сну, – тое, пра што  
могуць расказаць назвы вершаў “На  
могілках”, “На магіле маці”, “Смерць”,  
“Чорная госця”, “Чорны кот”, “Самаг-  
губцы”, “Развітанне”... Тое, пра што  
ўспамінаюць журавы, штогод разъвітва-  
ючыся з балотным краем. Тое, што ў аў-  
тарскіх успамінах:

Зноў душу апякае ўспамінам  
чырвань лісця на чорнай раллі.  
Зноў над краем лясным і раўнінным  
клін за клінам ляціць жураўлі.

З ціхім сумам калісьці я шчыра  
і ўсур'ёз ім зайдзросціў: яны  
мелі дзесьці свой сонечны вырай –  
краі, дзе ўдосталь цяпла і вясны...

чую ў небе іх сумныя крыкі:  
ёсць у птушак старонка свая,  
але свет перад імі вялікі,  
і яны адлятаюць. А я  
маю тут свой куток...

Толькі беларускія паэты так непадробна і шчыра могуць зайдзросяціць птушкам. Толькі яны ўсё яшчэ мараць пра край, дзе цяплю і вясна. Ды, супакойваючы саміх сябе і падманваючы чытачоў, паўтараць: я не самотны, я кнігу маю... А ўжо калі яна будзе выдадзена: пры жыцьці ці пасъля яго – ня так і важна?..



### Сыпей невясёлы

**Бураўкін Г. Жураўліная пара.**  
**Вершы канца стагоддзя.**  
Мн., “Беларускі кнігабор”, 2004.

«“Восеньскі” раздум аб развітанні з мінульым векам» – гэта новая кніга пээзіі Генадзя Бураўкіна. Своеасаблівае жанравае вызначэнняне – “Вершы канца стагоддзя” – гучыць як журботна-сінанімічнае вершам канца сьвету. Бо назва кнігі – “Жураўліная пара”...

І ўжо ў першым вершы сустракаем ледзь ня тое, чутае ў Класіка ў песьнях-жальбах пачатку стагоддзя: *не шукайце, не прасіце светлых песен у мяне...*

О, як я хацеў бы  
Складці шчасцю оду,

Каб не мой панылы,  
Непазбыўны одум!  
...А пакуль не прыйдзе  
Шчасце навасёлам,  
Неяк пацярпіце  
Спей мой невясёлы...

Як у сучасным люстэрку, адблісці ў новай кнізе Г. Бураўкіна і высновы Максіма Багдановіча. “Беларусь, твой народ дачакаецца // Залацістага, яснага дня” – гучыць эпіграф верша “Я не дбаю пра ўласную славу...”, у якім паэт канца стагоддзя мусіць сказаць пра свой “пягавіты народ” наступнае:

На здзіўленне суседняму люду,  
Ён зусім не такі, як усе, –  
То прыгрэе дурнога прыблуду,  
То вар’ята высока ўзнясе...

Г. Бураўкін ужо не запэунівае, як рабіў аўтар “Вянка”, а горычна пытаецца:

Дык ці здольныя з поўнаю кайстрай  
Мы па свеце ісці, як раўня,  
Каб народ наш  
Усё ж дачакаўся  
Залацістага, яснага дня?

Усе новыя песьні Г. Бураўкіна – пра жыцьцё і съмерць. Правільней – пра тры жыцьці (душы, цела і Радзімы) і адну агульную съмерць. І першыя ня толькі пераважаюць, але й перамагаюць. Прынамсі, у тое хочацца верыць паэту і ў тым ён імкнецца пераканаць свайго чытача. Нават – не зважаючы на матывы скону і восені – заклікае жыць:

Жыві і радуйся,  
Што ты яшчэ жывеш,  
Што на стале ў цябе –  
І хлеб, і масла...  
  
А галоўнае –  
Жыві і цеся,  
Што яшчэ жывеш  
І што твая душа жывая.  
(“Жыві і радуйся”)

Заклікае, хоць ужо нямнога знайдзеца тых “жывых”, у каго “і хлеб, і масла”, хто можа паверыць у паэтаву адкрыту шчырасць “Амерыканскага дзённіка”:

О, як мне хочаца дадому!  
Вам гэта цяжка і ўявіць.  
Гатовы ля аэрадрому  
Я шчаніком бяздомным выць...  
(“О, як мне хочаца дадому!”)

Такія, напэўна, маркотна-шчырыя ў сваёй адлётнай журбе і жураўлінія выраі. Думаецца, што ўсё ж не знаёмыя балацявіны ўтрымліваюць іх, запамінаюцца ім, а самі пачуцьці, што абдужаліся на той мясыціне і да тae мясыціны. Найперш іх найцяжэй апісаць і асэнсаваць, аднак якраз яны (літаратуразнаўцы называюць гэта інтymнай лірыкай) атрымліваюцца ў паэта не паўторна-таемнымі і вобразна-акрыленымі:

Жаночае цела чарве таемна музыкаі –  
То скрыпка заплача,  
То сумна пакліча габой...  
У лёгкай, як ветрык, спаднічцы,  
Кароткай і вузенькай,  
Дзяўчына  
Як быццам плыве  
Над травой лугавой...  
(“Жаночае цела...”)

Я чытаў,  
Як сляпы,  
Тваё цела рукамі...  
(“Я чытаў...”)


Калі пад зорным купалам высокім  
І для мянэ журботны звон прраб'е,  
Адкінуўшы і крыўды, і папрокі,  
Я зноў цябе паклічу да сябе...  
(“Калі пад зорным купалам...”)

Г. Бураўкін у часе сваёй “жураўлінай пары” аптымістычна і з лірычным адценнем шкадаваньня запэунівае: «Усё, што жывое, – // Жыве, // Цябе быццам не заўважае» (‘‘Куды б толькі...’’). А таксама і паўтарае вядомую ісьціну:

Пакуль народ жартуе,  
Датуль народ жывы...

Пакуль народ съмяеца,  
Ён на зямлі жыве...

Калі, безумоўна, ён (народ) съмяеца не са сваёй мовы, спадчыны, прародкаў...



### Выдыхаць шчасьце

**Гілевіч Н. На флейце самоты. Лірычныя мініяцюры**  
у жанры “танка”.  
Мн., Выдавецтва “Про Хрысто”/  
Бібліятэка часопіса “Наша вера”, 2004.

Японскія “танкі” – і беларускі прадумны сум.

Можна падумаць, што Народнаму паэту ўжо не хапае традыцыйных вершаваных памераў, каб выказаць свой боль, каб ахапіць агульны смутак. І вось ён – лірычны голас самотнай флейты, скупы на склады – як мужчынская съязза. Толькі пяць радкоў, трыццаць адзін склад: «пяць-сем-пяць-сем-сем». Ды бязъмежны ў сваёй скрусе. І як душэўныя ілюстрацыі: чорна-белая фотаздымкі найблізкіх паэту людзей, найблізкіх мясыцінаў.

Словаў – тысячы, і, здаецца, ім цесна ў паэтавых грудзяx. Цесна душы і ад пачуцьцяў:

Задыхаюся.  
Не хапае паветра –  
Бы ў душагубцы.  
А стаю на пагорку,  
Пад небам, сярод палёў.

“Флейтасыпей” Ніла Гілевіча – двух узроўняў. Новая кніга складаецца з двух сышткаў. Роздумы пра лёс Бацькаўшчыны, лёс асобы, якая жыве “не адным хлебам надзённым” склалі ідэй-

на-праблемную аснову першага. Класічны японскі памер змог выказаць і беларускія трывогі за будучынню роднай мовы, і алегарычна-сімвалічны раздум пра экзістэнцыю беларускай душы:

Кветка за кветкай,  
Адцвіў і пажух няўзнак  
Мой агародчык.  
Сумна, бо скора, відаць,  
Адцвіце мне і сонца.

Нават – па-ўсходняму палка-эратачнае:

Зняможаная  
Палам любоўнай жарсці  
Адкінулася  
На шырачэным ложку  
І выдыхае шчасце.

Як падагульненьне да першай часткі – элегічнае. Як запіс на жыцьцёвым календары, як нататка на разъвітальнай паштоўцы:

Так страшна ўявіць,  
Колькі я дам аднойчы  
Клопату родным, –  
Што хай бы я ўлёгся лепиш  
Дзесь у брацкай магіле.


Другі сшытак кнігі лірыйчных мініяцюраў “На флейце самоты” – паэтаў летапіс двухгадовой ростані з зямной музай і жыцьцёвай спадарожніцай. Яго назва – як векапомннае прысьвячэнье: “Памяці Ніны”. У пяцірадкоўях – тое, што згадваеца ў адзінотныя дні, тое, што яшчэ, здаецца, нядаўна асьвежвала агульны шлях і ўяўлялася вечным – краіна, у якой жылі:

Помню, сказала:  
“Хадзем, палюбумеся,  
Як прамяніцца  
Наш бел-чырвона-белы!..”  
Быў Дзевяноста Другі.

І жыцьцё, у якім былі:

Вось і снег суздром  
Укрыў магілу тваю.  
Стаю і зябну.  
І думаю пра сябе:  
“Толькі каб не зімою...”

Журавы адляцелі?..



## ПРЫСТУПКІ ЛЕСЬВІЦЫ

**Раманава Л. Птушкі і рыбы: Паэзія. Мн., “Беларускі кнігазбор”, 2004.**

Чытаць вершы Ларысы Раманавай – як у цемрыве глядзець на вугольле. Вакол – прысак, вакол чаканьне. А яно съвеціцца, яно верыць, трыміць, пераліваеца срэбрам і золатам. І верыць, што зіхceneньне тое – вечнае.

Наогул, беларускія паэтэсы – птушкі Феніксы (пэўна, у старадаўнасці тыя птушкі былі ўсе жаночага роду). Думаеца, некаторыя з іх пачынаюць пра тое здагадвацца. На tym шляху да здагадкі – і Л. Раманава, якая съвеціцца подступам-адкрыцьцём у прозавершы, прысьвечаным бацьку (роднаму):

“Нібы ў птушкі Фенікса, якая згарает (а потым у агні-польмі-каханыні нараджаеца яе адзінае птушаня), – гэткі ж лёс і ў чалавека: разъвітвацца з сабой штодня, штоночы”.

Гэткі ж лёс, съведчыць XX стагоддзе і пачатак новага, – і ў беларускай паэзіі...

Да “акрыленых” кніг нават прадмовы пішущца “крылатыя” – як прадмова Юлі Сальнікавай да “Птушак і рыб”. “Яе рыфма – гэта шамаценьне крылаў паслухмянага мяліка... Яе Радзіма жыве пад гарачынёй зорак, у маленькім птушаняці, съцежцы праз жыта, ва ўздыхах вады...”

Паэзія новага зборніка Л. Раманавай – пошукі сваёй самасці, сваёй сутнасці, сваёй адметнасці. Пошукі пад зямлёй і над ёй. Пошукі там, дзе вечная ціша, змрок, сырэча, немата. І там, дзе зманна-чароўнае, вечнае, узынёсле, арфейскае. І там, дзе птушкі, і там, дзе рыбы. Пра тое, здаецца, съведчаць і назвы кніжных разьдзелаў: “Безгалосая магіла” і “Сон на вадзе”: *пад і над...* Нават першы – “уводны” – разьдзел з называй “Жыцьцё зямное” пачынаеца вершам “\*\*\* нябёсы – побач...”.

Так яно і павінна быць. Прынамсі, у феніксай.

І паэзіясвет Л. Раманавай у большасці населены птушкамі: ці неназванымі, ці бусламі, ці воранамі, ці кбнямі, ці (чаго і трэба было чакаць!) журавамі:

...з-за тры-дзвеяці зямель  
з-за тры-дзвеяці нябёсаў  
кроплі журбы *жураўлінай*  
назьбіраная ў шклянку студні

п т у ш y н а е м а л а к о  
("/\*\* *святая вада...*")

Паэтэса шчырая і адкрытая ў сваіх памкненнях, і часам у ейных метафаричных продумах ужо мроіцца, што птушкі – і маланка, і вечер, і анёлы, і сама лірычная герайня:

...Добра быць птушкай:  
яна хутчэй адшукае свой дом,  
чым ты ці я,  
  
хоць, праўда,  
не залятае так далёка –  
зноў і зноў  
вяртаецца  
на зямлю.  
("/\*\* *Ноччу спынілася маё сэрца...*")

У паэтычных “Птушках і рыбах”

ёсьць падвершная зноска, вартая, думаетца, асобнага твору: своеасаблівая фальклорная зацемка пра безгалосную (безгалосую) магілу – «магілу нябожчыка, па якім нікто ня плакаў, не “галасіў” на пахаваньні».

На жаль, гэтае азначэнне – безгалосная – антанімічна і метафорычна характеристызуе і Беларусь: безгалоса-бязмоўную, па якой стагоддзямі гучашы прачулы паэтычныя галашэнны. Ад амаль чатырохсотгадовага “Трэнасу (Плачу)” Мялеція Сматрыцкага да “жураўліных крыкаў” нашай паэзіі пачатку XXI стагоддзя. І вершы Л. Раманавай – як малітоўныя плачы, з прысьвячэннямі і тым, хто адышоў, і тым, што ідзе, і тым, хто прыйдзе. Як, да прыкладу, наступны верш, пад якім дата напісаньня – апошні перадкалядны дзень (ці ноц):

Хмара рушыла,  
ды спынілася над сэрцам тваім.  
абліoso яно вадою да шчылінкі,  
зыледзянела, заціхла, зынікла, як дым,  
адплыло на радзіму.

...

Паміж полем і лесам стаіш:  
– Што за край такі безгалосы?!  
Не чутно людзей...  
– На зямлі тваёй  
Дні сыходзяць зялёным калосьцем.

Чытаць вершы Ларысы Раманавай – як босым ісьці па вуголы. Не апякаючыся... І верыць, што ўзынімаешся па лесьвіцы.

Чытаць сучасную беларускую паэзію – як крохыць на восеньскае разывітанье і верыць, што жураўлі кожнай новай вясной вяртаюцца.  
Зайсёды вяртаюцца! (?)

Алесь АКУЛЯЧ.